

З ТАКІМІ НАЦЫНАЛІСТАМІ ЖЫЦЬ МОЖНА

Modern History Archives
Архіў Найноўшай Гісторыі
Fond. 9M64(3a)

Міжнародная адносіны у Рэспубліцы Беларусь/РБ/ з'яўляюцца сур'ёзной праблемай, а выражэнца яна слаба, асабліва што датычыца карэннай беларускай нацыі, якая да гэтага часу знаходзіцца бытам на становішчы нацыянальнай меншасці, а не гаспадара свайго уласнага дома.

У ДЭКЛАРАЦІІ Вярхоунага Савета БССР "Аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі"/27 ліпеня 1990г./, 2-м Артыкуле сказана: "Грамадзяніне Беларускай ССР усіх нацыянальнасцей складаюць беларускі народ."

Вядома, што сутнасць нацыянальнай палітыкі КПСС заключалася ў сціраниі этнічных адрозненняў паміж усімі нацыямі і народнасцямі з мэтай утварэння надэтнічнага "советскага народа". Цяпер мы бачым к чаму гэта прывяло. Як нельга было зрабіць із многіх нацый "советскага народа", так нельга нельга зрабіць із нацыянальнасцей, пражываючых у РБ, зрабіць надэтнічнага "беларускага народа". Беларускім народам можуць быць толькі беларусы. А народы усіх нацыянальнасцей могуць быць толькі грамадзянамі РБ. Недакладнасць у "дэкларацыі..." мае прынцыповае значэнне, бо тэрмін у ей "беларускі народ" падразумевае аднолькавы падыход к вырашэнню нацыянальных праблем як беларусау, так і нацыянальных меншасцей, пражываючых у РБ. У той час, калі у усіх нацыянальнасцей свае нацыянальныя праблемы.

У РБ толькі беларусы жывуць на сваій этнічнай, гістарычнай, тэрыторыі і больш нігдзе на свеце не маюць сваій дзяржавы. А нацыянальныя меншасці з'явіліся у нас, аставіўшы свае нацыянальныя дзяржавы і этнічныя тэрыторыі. Было так, што беларусау абіжалі увесь час больш сельнія і магутныя, ваянчныя, суседзі. У беларусау аднаго Падляшша /цяперашняя Беласточчына/, Віленшчыну з горадам Вільніем, Рэзыцкі, Люцынскі, Дзвінскі, Віліжскі, Себежскі і Невельскі паветы, беларускую частць Смаленшчыны, Клінцоўскі, Новазыбкаўскі і Стародубскі уезды. Так абскублі нас звонку. А із серадзіны 18-ла, пераважна гвалтоўная, каланізація, расійцамі, палякамі і другімі народамі.

Беларусь зведала не сколька хваль расейской і польскай каланізацыі А цяпер ідзе новая хвала каланізацыі нашай Башкаушчыны расейцамі і людзямі Каукаска-Азіяцкіх нацыянальнасцей, якія не гледаючы на закон аб грамадзянстве у РБ, з'езжаюца ў яе із краін бышага Савецкага Са за, стаўших незалежнымі і з неспакойных раёнаў яго. Интерэсна, што мно гія расейцы едуть не дамоу у Расію, а у Беларусь. А няпрошаныя каукас азіяцкія "госці" сталі у РБ сур'езным крымінагенным фактам. К цывільным іншаземным імігрантам добавіліся і іншаземных нацыянальнасці вайскоўцы у адстауши, пераважна расейскія, якіх РБ не адпрауляе дамоу а спрауна выплачывае пенсіі, абяспечывае жыллём і Р.Д., адрываючы ад убогага куска свайго народа. Гэтыя адстаунікі сталі у РБ найбольшি ка серватычным, рэакцыйным, часта прайдошлівым і антынацыянальным элемен там Грамадства. Падчас шматлікіх войнаў і ліхалецця Беларусь несла цяжкія страты у людзях, матэрыяльных, культурных і маральных каштоунасцях. За кошт баражану нашай зямлі і працы беларусаў нажываліся чужинцы, стараючыся то апалаючы, то русіфіцираваць беларускі народ. Там незразумела, чаму Старшыня камісіі Вярхоунага Савета па нацыянальнай палітыцы і міжнацыянальных адносінах РБ М.А. Слямнеу лічыў, што наша Дзяржава павінна сплачываць яе нацыянальным меншасцям свае даугі.

/"Звязда" 6 студзеня 1993г./. Беларусь акупіравалася, каланізавалася дзялілася на часці супраць волі беларускай нацыі. Многія працстаунікі нацыянальных меншасцей, нядрэнна уладкаваўшыся у Беларусі, выступалі і цяпер выступаюць супраць нашых незалежнасці, суверэнітата, дзяржаунасці беларускай мовы, нейтралітата і Р.Д., старающа разыграць "белорускую карту" на сваю карысць. А для маскіроукі конкретнага суб'екта гэтай свістаплянскі прыдумалі тэрмін "рускамоунае насельніцтва", хаця і нацыі, і народнасці такой німа, а ёсь беларусы, рускія, украінцы, польчуре, літоўцы і Р.Д.

11 лістапада 1992 года Вярхоуным Саветам РБ прынят Закон Рэспублікі Беларусь "Аб нацыянальных меншасцях у Рэспубліцы Беларусь". Падзялена гэтае закона німа і у адной краіне, напрыклад Зуроні, хаця усе яны та-

кія многанациональныя, як і Беларусь. Треба прама сказаць, што гэты Закон напраўлен супраць інтерэсау і адраджэння беларускай нацыі. Яно сабатуеца і так марудна ідзе таму, што у РБ як нігдзе, дзяржаўныя пасады вельмічаста занімаюць людзі із нацыянальных меншасцяў, якія не заінтерэсаваны у беларускім нацыянальнім адраджэнні. Закон "Аб нацыянальных меншасцях у РБ" зводзіць на нет нацыянальную незалежнасць беларусаў і Закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы, афіцыйльна закрэпляе перамогі каланізатару, бытых законікау, заваёунікау, інтэрвентау Беларусі, стварае прэтэндэнт для дальнейшай экспансіі суседніх дзяржау Беларусі, каланізамі яе у інтэресах сваіх нацый, бо тут не выпрашываюць напрошаных фасцей, а ствараюць лепшыя умовы жыцця, чым для беларусаў. На сёнешні дзень беларуская нацыя у значайнай ступені з'яўляецца абслуговываючай нацый нацменшасцей, прожывашых у РБ, большасць із якіх займае у РБ кіруючыя дзяржаўныя пасады.

У артыкуле 1 "Закона аб нацыянальных меншасцях у РБ" сказана, што "принадлежнасць грамадзяніна РБ да нацыянальнай меншасці з'яўляецца справай яго асабістага свабоднага выбару. Але ж у Беларусі, напрыклад, пашартнымі "полькамі" рабілі католікаў-беларусаў без усялякага "свабоднага выбара". Напрыклад, маіх двух родных сясцер пасля вайны запісалі полькамі у пашарты на метрыках, выдацемых месным ксяндзом на польскай мове, так яны і цяпер значацца "полькамі", хаця на самай справе, усе Мірончыкі у мясцовасці карэнныя беларусы, у тым ліку мы астальныя - адна сястра і трох братоў сясцер "полькі".

У артыкуле 4-м Закона РБ "Аб нацыянальных меншасцях..." сказана, што "ніхто із пры якіх абставінах не можа патрабаваць ад грамадзяніна РБ указания яго нацыянальнай принадлежнасці із вусна, із пісьмова". А як жа тады узнаць к якой нацыянальнай меншасці адносіцца грамадзянін і як выконываць гэты Закон. Для гэтага, як мінімум треба ведаць хто якой нацыянальнасці.

У артыкуле 10 таго жа Закона сказана, што "помнікі і історыя і культуры нацыянальных меншасцей на тэрыторыі РБ з'яўляюцца часткай

беларускай культуры і аховываюца дзяржавай у адпаведнасці з законадаўствам РБ". Часткай "беларускай культуры" ніякай ня могуць быць помнікі гісторыі і культуры нацыянальных меншасцей на тэрыторыі РБ, бо помнікамі беларускай культуры могуць быць толька помнікі гісторыі і культуры беларускай нацыі. А помнікі гісторыі і культуры нацыянальных меншасцей - гэта помнікі адпаведных нацый на тэрыторыі РБ.

Захопнікі, інтэрвенты, экспансіяністы, каланізатары ставяць помнікі гісторыі і культуры у захопленых, заваяваних, краінах не дзеля укращэння, а радзі замацавання у будучым свайго "права" на захопленныя і заваяваныя землі. Яны уводзяць і сваю топоніміку. Напрыклад, крываваму падкаводцу Сувораву, патапіушаму у крыві народная паусташ Т.Касцюшкі беларусау і палікау, у Беларусі паставілі помнікі, у Кобрыне стварылі музей імя Суворава, яго імем названы 58 вуліц і 30 калгасау.

Усе народы, асвабадзіўшыся ад чужинцау, стараюца асвабадзіцца на сваёй зямле і ад іх гістарычных і культурных помнікау, топонімікі. Так, напрыклад, паступілі народы Усходняй Еўропы, асвабадзіўшыся ад акупацыі Савецкім Саюзам. Так павінны паступіць і мы беларусы, каб запрауды стаць незалежнымі. Нам трэба вастаравіць у народной памяці імены сваіх нацыянальных герояў, дзяячу, усіх патрыётаў, якія змагаліся як малі за Гонар і незалежнасць сваей Башккаушчыны-Беларусі. Агрэсар павінен знаць, што на чужой зямлі, незалежна ад даунасці яе каланізацыі і захопу, пад любой падставай, пакоя яму не будзе. Толька такім чынам можна адбіць у яго ахвоту ад заваеу чужых земляў і добра. Як вядома, захопнікі сінчатку "вызваліяць", потым застаюцца у чужым доме і наводзяць у ім свой "парадак", затым лічыць сябе у чужым доме ужо "не чужымі", а нацыянальнай меншасцю, ствараюць свае наўчальныя і культурныя установы, патрабуюць аутаноміі, наконец, даду-чэння занятай імі чужой тэрыторыі да сваёй этнічнай радзімы, а далей начынаюцца Карабах, Прыднястроўе, Асепція, Абхазія, Вілениччына і г.д.

У артыкуле 12 Закона РБ "Аб нацыянальных меншасцях..." сказана, што "стварэнне перашкод у реалізацыі нацыянальнымі меншасцямі сваіх правоу, распальванне міжнацыянальнай варожасці, праследующа законам". А як жа быць з "распальваннем" такой жа дзеянасці супраць карэннай нацыянальнай беларускай большасці, якая цініць праводзіца многімі працтваунікамі нацыянальных меншасцей, асабліва рускай? А вядзенца яка пачынаючы ад "самаванага "фронту нацыянальнага выратавання" да вульгарных расійскіх нацыянал-шавіністу. Напэуна, у Законе не выпадкова "забыліся" запісаць, што нацыянальныя меншасці РБ не павінны супрацьдзеянічаць адраджэнню беларускай нацыі, навязываць у чужым доме, напрыклад, сваю мову у якасці дзяржаунай і Г.д. Такоя супрацьдзеянне у канды канцуу узрыва небяспечна, таму што нацыянальная свядомасць беларускай нацыі хутка расце і беларусы ужо ня тყя, што былі калісці.

У 1974 годзе мы будзем атрымліваць нашпарт грамадзяніна РБ. Але нам то нам З-моуны нашпарт: беларуска-руска-англійскі. Няухо усе Грамадзяніе рынуща за мяжу з новым нашпартам. Такіх будзе не больш 10%; яны ж будуть месь для паездкі адпаведны дакумент. А калі у нашпарте не будзе 5-й графы/нацыянальнасць/, тады ня треба было прыниміць 1 Закон РБ "Аб нацыянальных меншасцях у РБ", бо бяз гэтай графы яго немагчыма выконыванець таму, што любы грамадзянін у любы час можа змяніць нацыянальнасць на такую, якая яму больш выгадна. Па М.А. Слямнёву, "У прынцыпе нацыянальнасць чалавека павінна быць яго асабіскай справай". У адпаведнісці з міжнароднымі законамі, прынятymі ААН, зб правах чалавека, кожны пры хаданні можа змяніць места жыхарства і адпаведна грамадзянства, але не нацыянальнасць. Адвольнае, штурчнае змяненне нацыянальнасці, асабліва масавае, можа прывесці к міжнацыянальным, а падчас і к міжнародным канфліктам, так як гэта звязана са змяненем Граніц і, навогул, адварваннем тэрыторыі. Акрамя таго гэта можа прывесці к нераіаселеннісці асобых краін па эканамічных прычинах.

Таму пытанне з устанаўлением нацыянальнасці павінна вырашана не адвольна, не па асабістаму жаданню кожнага аптываючага, а па запрауднаму паходжанню. Часам лічань, што людзі родзяцца без нацыянальнасці, а ізварождзены можа стаць чалавекам любой нацыянальнасці у залежнасці ад таго сярод якой ен будзе жыць. Гэта некампетэнтная думка. Навука цяпер вызначае тонкія біялагічныя прыкметы людзей разных нацыянальнасцей, не кажучы ужо аб расах. Наканец, уласнага жадання мала, каб цябе призналі чалавекам той із іншай нацыянальнасці, якой ты хочаш. быць. Акрамя таго, вядома, што людзі мяняюць нацыянальнасць радзі выгады, із-за кан'юнктуры, а у душэ астаенча людзмі той нацыянальнасці, якой яны ёсьць на самай справе. Вядома, што у Беларусі многа яураю, якія па пашпарту значацца беларусамі, рускімі, украінцамі і ад гэтага яны не перастаюць быць яураямі і калі вырашаюць выхады ў Ізраіль, Меняюць сваю фактычную нацыянальнасць на запрауднай. А што б было, каб беларуская дыяспора адказала сці у чужых краінах ад сваёй беларускай нацыянальнасці? Замену запрауднай нацыянальнай прынадлежнасці на больш выгадную трэба лічыць з'явай амаральнай. Патрыёт ніколі не адкажыца ад сваёй запрауднай нацыянальнасці радзі асабістай выгады. Так, напрыклад, паступаюць цяпер беларусы па нацыянальнасці патрыёты лётчыкі із Лідскага і Пастаускага авіяцыйных палкоў, якіх гвалтоўна хочаць адправіць у Расію толька таму, што яны выпадкова аказаліся у расійскім авіяпалку. А адзін генерал із Міністэрства абароны ім прынародна заявіў: "А вы не беларусы, вы ж прысягі не прымалі"/"Звязда" 25 сакавіка 1993г./. Вот да чаго прыводзіць адвольнае талкаванне нацыянальнасці.

Па перапісу 1989 года, у Беларусі працьвявае 22,14 працента нацыянальных меншасцей, у тым ліку 13,22 працента рускіх, 4,11 полякаў, 2,87 - украінцаў, 1,1 - яураю. Астальныя разных других нацыянальнасцей. Такім чынам, Беларусь, як амаль і усе астальныя краіны свету, краіна многанациональная - такая як мы бліжнія і дальнія суседзі: Латвія, Літва, Польшча, Расія, Украіна, Малдова, Балгарыя, Венгрыя, Германія.

нія, Францыя, Англія, Швейцарыя і Г.д., дзяржавы якіх створаны карэнімі нацыямі. Але нельга Беларусь срауніваць з такімі многанациональнымі дзяржавамі, як Швейцарыя, Бельгія, якія створаны не сколькімі нацыямі, праўываючымі на сваёй аутахтоннай, гістарычнай, тэрыторыі. Нельга срауніваць Беларусь і з такімі многанациональнымі дзяржавамі, як Аўстра-лія, Злучаныя штаты Амерыкі, якія утворыліся народамі пераселенчымі сюды з усяго света, а пераважна з Брытанскіх астравоу, прычым туземнае насельніцтва вынішчалася фізычна і загаілася у рэзервациі. Прауда у Беларусі вынішчыць беларусаў так не удалося, хоць людскія страты беларускай нацыі за часы заваёвы нашай Бацькаўшчыны складаюць не менш за 30 мільёнаў чалавек. Не удалося загнаць беларусаў і у рэзервациі, калі імі не лічыць калхозы. Усе нацыянальныя дзяржавы срэгі регулююць адпаведнымі законамі іміграцыю/прыезд на жыхарства/ у іх краіны чужынцаў каб прадухліць праэссы асіміляцыі і дэнацияналізацыі свайго карэнага народа, не вызваць міжнаціональных сутыкненняў і спрэчак, эканамічных цяжкасцей. і, як правіла, усюды ключавыя дзяржаўныя пасады займаюць прадстаўнікі карэніх нацый, якія і саідаюць неабходныя умовы жыцця для перасяленцаў – нацыянальных меншасцяў. Звычайна працэнт насельніцтва нацыянальных меншасцяў у многанациональных краінах Еўропы не перавышае 5-10 працэнтаў. А у Саудаўскай Арабіі, напрыклад, прыехаўшы на працу насельніцтва перавышае карэннае, аднак усе дзяржаўная улада находзіцца ў руках карэнага насельніцтва – нацыі-гаспадара. А наконт грамадзянства, нават у Злучаных Штатах Амерыкі каб яго атрымаць неабходна сумленна праўмыць 5 гадоу і здаць экзамен па англійскай мове. Галоўныя дзяржаўныя пасады тут таксама часцей за ўсё займаюць амерыканцы англо-саксонскага паходжання. Так, што ЗША больш этнічная, чым національная дзяржава.

Такім чынам, беларуская нацыя мае поунае права на сваё нацыянальную беларускую дзяржаву, тамо самая, як і іншыя нацыі, праўываючыя на сваёй нацыянальнай гістарычнай тэрыторыі. Іт датычыць высокага працэнта нацыянальных меншасцей, то гэта пытанне можна вырашыць па-

разнаму, але толька мірным шляхам: міжзяржаунымі дагаворамі, напрыклад у 1944 годзе быу міжзяржауни дагавор паміж Савецкім Саюзам і Польшай, па якому із Беларусі многія налякі перасяліліся на сваю этнічную раціму - Польшу. У РБ нельга чыніць ніякіх перашкод для нацыянальных меншасцей жадаючых пераселіцца на сваю этнічную радзіму. Так паступаюць многія яурэі. Напэуна із Беларусі будуть эмігрыраваць і другія нацыянальныя меншасці, калі у іх этнічных дзяржавах будзе лепш, чым у Беларусі. Нацыянальная дзяржава павінна клапаціца аб нацыянальных меншасцях таксама, як і аб грамадзянках карэнай нацыянальнай большасці. 26-28 лютага у Віцебску праведзен міжнародны форум "Нацыі, межы, лёсы", які прыйшоу к вынікове, што калі мы не будзем сур'езна ставіца да праблем нацыянальных меншасцей, то ніколі свабодную дэмакратычную дзяржаву не пабудуем. Але і толя прауда што калі нацыянальныя меншасці пры падтрымцы сваіх нацыянальных дзяржав будуть перашкаджаць нашаму беларускаму нацыянальнаму адраджэнню, то гэта да добра не прывядзе. А прыкладау такіх перашкод сколька хочаш і гэта будараць абстаноуку у Рэспубліцы.

Па М.А.Слямніеву, "Мы сталі сведкамі двух паралельных практесаў: нацыянальнага адраджэння - беларускага і малых нацыянальных груп: рускай, польскай, украінскай, лурэйскай, літоускай...". Тут ніяк нельга срауніваць адраджэнне беларускай нацыі, якая яўляецца у Беларусі карэнай/аутахтоннай/ і больш нігдзе не мае сваей дзяржавы, і нацыянальных меншасцяў, у якіх есць свае развітыя нацыянальныя дзяржавы. Ну, а рускай нацыянальнай меншасці у Беларусі у Беларусі не трэба нікага нацыянальнага адраджэння. З часоу зазаёвы Расіяй Беларусі лік тут заусёды была каланізуючай, русіфіциручай і пануючай нацыяй, а сабліза пры бальшэвіцкай уладзе. М.А.Слямніeu лічыць, што беларуская дзяржава павінна быць нацыянальнай па варыянту ЗН, у якой беларусы, жывучы у сваім уласным доме, будуць 1мець права толькі утвараць свае таварыства, напэуна па прыкладу ТВМ.

З такім незайдросным лёсам змірылася бы и1 адиа 10-мільённая нація, працьвуючая з прадвечна на сваей аутахтоннай/уласнай/тэрыторыі іменем якой названа дзяржава якімі бы "нацыяналістамі" не называлі яе народ. Не смірымся і мы беларусы.

А пакуль што, мы у сваім уласнім доме застаемся як бы загнанай нацыянальнай меншасію. Законы і пастановы у той ці 1шай ступені накірованыя на адраджэнне беларускай нацыі высокамерна ігнарырующа і сабатующца беларусафобамі-баязіліцамі адраджэння беларускай нацыі. і ніхто за гэта не насе адказнасці. Кіёскі і магазіны завалены руска-моунай працуцьцяй, нягледзячы на дэфіцит паперы. У многіх садках і школах па-ранейшаму русіфіцырующа беларускія дзеци - будучае нацыі. Віскрица вядуцца атакі на дзяржаунасць беларускай мовы. Культурная наша спадчына у заняпадку. Рускамауны друк і тэлебачанне адкрыта вядуць антыбеларускую пропаганду. У сувереннай Рэспубліцы Беларусь безнаказана дзеінічаюць такія адышэнныя арганізацыі як "Славянскі Сабор", "Белая Русь" і іншыя, дзеінасць якіх настількі адкрыта шовіністычны харктар і шкодзіць беларускаму народу. Ва уладзе засталася старая бальшэвіцка-расійская адміністрация, дзеінасць якой накірова-на на надтрымку старых структур і спрыяле імперскім амбіцыям усход-няму суседу. Наканец, беларусафобныя, камуністычныя і рэакцыйныя арга-нізацыі Беларусі стварылі адзін блок, які назвалі "Народным рухам Беларусі". Гэты антыдэмакратычны рух накірован суирав нацыянальных інтэресаў беларускага народа.

Такія жыццева важныя пытанні для беларусау, як зварот нам адні-тих этнічных беларускіх тэрыторый, зварот беларусау із чужых краін а нацыянальных меншасцяу із Беларусі на свае этнічныя радзімы цілер, у реальнім жыцці застаюцца праблемамі не вырашальнымі, а таму бела-русы і небеларусы у РБ павінны любіць і шаважаць адзін аднаго як самаго сябе і усе павінны шчыра працаваць дабраўту грамадзян яе усіх нацыянальнасцей.

Беларускай нацыі неабходна адрадзіць ня толька сваю дзяржаунасць, мову, культуру, а неабходна яшчэ адрадзіца фізычна, бо у выніку многа-
вяковага генадыда беларускай нацыі і сацыяльна-эканамічных цяжкас-
цеi, прырост насельніцтва бакаларскайхкаюж 1дзе вельмі слаба, а у не-
каторых районах Рэспублікі назіраецца дэпартуляцыя/перавага змяншэн-
ня насельніцтва над прыростам/. Неабходна палепшыць генетичны фонд
нацыі, які пагоршыўся у сувязі з фізычным вынішчэннем лепшых яго нас-
бітоу, широкім распаусуджаннем п'янства і алкагалізма, курэння, чарно-
быльской аварыі. Беларускаму народу неабходна адрадзіць і свае ма-
ральныя якасці, якія пагоршыліся пад уплывам бальшэвіцкай 1дэалогії
і амаральных паводзін шматлікіх напрошаных "гасцей" Краіны. У белару-
саву які прынята было замыкаць хату, шкодзіць людзям, у пашане быў та-
лака, дадзеная слова, а не бюракратычныя пашеркі, пашана к людзям не
залежна ад нацыянальнасці і рэлігії. З такімі "нацыяналістамі" жыць
можна.

29.03.1993г.

Доктор медыцынскіх
наук, прафесар Мірончык 1ван.

Адрэс: 220082, Менск

вул. Пртыцкага д. 38, кв. 19.

Мірончык 1ван Мікалаевіч

П.С. Ганарар за гэты артыкул прашу выкарыстаць па свайму мяркаванню

1) FDP	- 17,1	108,2
2) DPT	- 59,5	248,04 с. кб. км.
3) Бернит	- 1,9	48480
	<hr/>	<hr/>
	78,5	356,980

1. Акташ → 99% глин
2. Рекордист → 99% белуги
3. Чарынгол → 80% краски.
4. Челебин → 95% известь
5. Абасовка → 90% аргириты
6. Чимкент → 93,2% глины
известь - 6,8%
7. Борзярек → известь 86%
8. Йсарих → 98% известь
9. Таласхан → 7 активных гипса
10. Стольница → пачки 94,5%
11. Венгеров → 96% белуги
12. Дагестан → > 98% гагране
13. Грозный → 95% - зерни
14. Капчарчиq → 97,5 - сарбези
15. Старый ханчик → 99% - марганцевка
16. Рындарин → 84,8% рутина.